

KAMUNIKAT.org

Адуўнае Беларускае мастацтва
Серыя заснаваная ў 2008 годзе

Алесь РОДЗІН
Альбом

Адказы за выпуск Уладзімір Гіліамёдаў

Падпісана да друку 29.09.2008. Фармат 60x84/8
Папера афсетная. Гарнітура "Palatino". Друк афсетны.
Ум. друк, арк. 3,8. Ул.-выд. арк. 2,1. Наклад 100 асоб.
Замова ...

Прыватнае выдавецкае ўнітарнае прадпрыемства "Галіяф"
ЛІ № 02330/0150300 ад 08.04.2008 г.
Вул. Брылеўская, 11-44, 220039, г. Мінск.
E-mail: vsh@bk.ru
www.goliafy.com

Паліграфічнае выкананне:

УДК 75(476)(084.1)
ББК 85.143(4Бел)яб
Р60

ISBN 978-985-6906-11-7

© Родзін А., 2008
© Фота. Ждановіч С., 2008
© Афармленне. ПВУП «Галіяфы», 2008

KAMUNIKAT.org

АЛЕСЬ РОДЗИН
ALES RODIN

ЖЫВАПІС 1975 – 2008
PAINTING 1975 – 2008



Выставы

- 1971 – выстава маладых мастакоў, Нацыянальны музей, г. Мінск, Беларусь
- 1976 – рэспубліканская выстава, Нацыянальная галерэя, г. Мінск, Беларусь
- 1980 – персанальная выстава, зала Саюза мастакоў, г. Мінск, Беларусь
- 1988 – персанальная выстава «Час піку», Музей Вялікай Айчыннай вайны, г. Мінск, Беларусь
- 1989 – групавая выстава «Скарбонка беларускага авангарду», г. Мінск, Беларусь
- 1990 – выстава «Кіч Насандры», Нацыянальная галерэя, г. Мінск, Беларусь
- 1991 – персанальная выстава, Цэнтральны дом мастакоў, Масква, Расія
- 1992 – групавая выстава «Арт-шок», Палац мастацтваў, г. Мінск, Беларусь
- 1993 – групавая выстава, г. Джулія-Нова, Італія
- 1994 – персанальная выстава, галерэя «Шостая лінія», г. Мінск, Беларусь
- 1994 – персанальная выстава, Цэнтр эксперыментальнага мастацтва, г. Флісінген, Нідэрланды
- 1996 – персанальная выстава, галерэя IFIAC, г. Брусель, Бельгія
- 1997 – групавая выстава, выставацчы цэнтр Хэрберта, г. Парыж, Францыя
- 1998 – выстава «Пагоня», Нацыянальная галерэя, г. Мінск, Беларусь
- 1999 – персанальная выстава, Нацыянальная галерэя, г. Мінск, Беларусь
- 2001 – персанальная выстава «Дач-1», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2002 – групавая выстава, галерэя П'ера Кардэна, г. Парыж, Францыя
- 2002 – персанальная выстава «Дач-2», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2003 – персанальная выстава «Дач-3», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2003 – групавая выстава, г. Клермон-Ферон, Францыя
- 2004 – персанальная выстава, Нацыянальная бібліятэка, г. Мінск, Беларусь
- 2005 – персанальная выстава «Вольнае падзенне», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2006 – персанальная выстава «Калі-Юга», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2007 – персанальная выстава «Ахвяры мастацтва», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія
- 2008 – групавая выстава, Музей нонканфармізму, г. Санкт-Пецярбург, Расія
- 2008 – выстава «Біенале жывалісу», Нацыянальная бібліятэка, г. Мінск, Беларусь
- 2008 – персанальная выстава, галерэя «Добрыя мыслі», г. Мінск, Беларусь
- 2008 – персанальная выстава «Дач-5», Музей сучаснага мастацтва, г. Мінск, Беларусь
- 2008 – персанальная выстава «Ахвяры мастацтва», галерэя «Tacheles», г. Берлін, Германія

Працы знаходзяцца ў Нацыянальным музеі, г. Мінск, Беларусь, Музеі сучаснага мастацтва, г. Мінск, Беларусь, і ў прыватных калекцыях Германіі, Расіі, Беларусі, Бельгіі, Францыі, Нідэрландаў, ЗША, Швецыі, Швейцарыі, Італіі, Англіі

Exhibitions

- 1971 – Exhibition of Young Artists at the National Museum, Minsk, Belarus
- 1976 – Republican Exhibition at the National Gallery, Minsk, Belarus
- 1980 – Personal Exhibition at the Hall of the Belarusian Artists Union, Minsk, Belarus
- 1988 – Personal Exhibition "Rush Hour" at the Museum of the Great War, Minsk, Belarus
- 1989 – Group Exhibition Treasure of the Belarusian Avant-garde, Minsk, Belarus
- 1990 – Exhibition Cassandra Call, National Gallery, Minsk, Belarus
- 1991 – Personal Exhibition at the Centre House of Artists, Moscow, Russia
- 1992 – Group Exhibition "Art Shock" at the Palace of Arts, Minsk, Belarus
- 1993 – Group Exhibition, Julia-Nova, Italy
- 1994 – Personal Exhibition at the Gallery "The Sixth Line", Minsk, Belarus
- 1994 – Personal Exhibition at the Centre of Experimental Arts, Vlissingen, Netherlands
- 1996 – Personal Exhibition at the Gallery IFIAC, Brussels, Belgium
- 1997 – Group Exhibition at Herbert Exhibition Centre, Paris, France
- 1998 – Exhibition "Pahonia" at the National Gallery, Minsk, Belarus
- 1999 – Personal Exhibition at the National Gallery, Minsk, Belarus
- 2001 – Personal Exhibition "Dach-1" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2002 – Group Exhibition at the Gallery of Pierre Cardin, Paris, France
- 2002 – Personal Exhibition "Dach-2" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2003 – Personal Exhibition "Dach-3" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2003 – Group Exhibition, Clermont-Ferron, France
- 2004 – Personal Exhibition at the National Library, Minsk, Belarus
- 2005 – Personal Exhibition "Free Falling" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2006 – Personal Exhibition "Kali-Yuga" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2007 – Personal Exhibition "Victims of Arts" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany
- 2008 – Group Exhibition at the Museum of Nonconformism, St-Petersburg, Russia
- 2008 – Exhibition "Biennale of Fine Arts" at the National Library, Minsk, Belarus
- 2008 – Personal Exhibition at the Gallery "Dobryja mysl'i", Minsk, Belarus
- 2008 – Personal Exhibition "Dach-5" at the Museum of Contemporary Arts, Minsk, Belarus
- 2008 – Personal Exhibition "Victims of Arts" at the Gallery "Tacheles", Berlin, Germany

The works are in the National Museum (Minsk, Belarus), Museum of Contemporary Arts (Minsk, Belarus) and in private collections of Germany, Russia, Belarus, Belgium, France, Netherlands, USA, Sweden, Switzerland, Italy, England

З 1960-х гг. беларускае мастацтва, абіяжаранае акадэмічным баластам, пазбаўленае жывых сувязяў з культурай заходнеэўрапейскай краіны, марудна цягнулася да сучаснасці. Сучаснасць трэба разумець у далёкім кантэксце як неабмежаванае права мастакоў выказаць свае адносіны да жыцця без старомодных зваротаў і форм у традыцыйных і нетрадыцыйных відах творчага самавыяўлення.

Мастацтва Алеся Родзіна – з'яўся аўсім нечаканай для беларускага жывапісу з яго ідэалагічным табу і агульнапрынятымі нормамі. Ён пачаў выказаць свае неардынарныя погляды на свет з першых выставачных праектаў 1970-х гг. Яго працы не сутрэлі паразумення. Падаваліся празмерна складанымі, неадзначанымі. У той час Беларусь была цалкам ізаляваная ад еўрапейскіх мастацкіх навіцый, а тым больш ад амерыканскай поп-артычнага і канцэптуальнага трыумфу. Рэтарэалізм быў падаўляльным метадам эстэтычнага бачання свету. Мастак інтуітыўна адчуваў, што трэба пераадолець гэты штучны бар'ер і знайсці для гэтага свой асабісты творчы метада “нон стоп панарама”, што аднавіла назве адной з якіх выклікае карцін. Жывапісная кампазіцыя будучы на разнапланавым адлюстраванні бязмежнай прасторы, у якой адначасова адбываюцца працэсы ўрбаністычнага, геалагічнага, тэхналагічнага, біялагічнага і г. д. Каб звесці іх у адзіную вобразную сістэму, мастак абірае высокую, панарамную кропку бачання і выкарыстоўвае амаль маняхромныя колеры ў рознай гональнасці.

Так з'явілася яго незвычайная для вузка запраграмаваных беларускіх арт-стандартаў шматзначная кампазіцыя “Дваіны стандарт”, “Ноч неапазнаных істот”, “Метаполіс”, “Эксперыментальны кантакт”. Мастак адважыўся нават на свой футуралагічны праноз, ствараючы жывапісны міраж пад назваў “XXI стагоддзе” задоўга да яго пачатку. Яму ўдалося вызначыць шырокае праблематычнае кола жывапіснай перспектывы і зразумець перавагу свайго сінтэтычнага метаду ў параўнанні з многімі калегамі, якія тапіталіся на месцы, хадзілі па замкнёным коле ў палюсе кансерватыўных абмежаванняў.

А. Родзін не спадзяваў на глыбокае разуменне глядачоў, свочасовую падтрымку крытыкі. Самастойна і паслядоўна на працягу больш як 30 гадоў сцвярджаў свой сучасны творчы падыход да мастацкіх задач. Яго творы нараджаліся доўга і марудна. Працэс іх стварэння доўжыўся гадамі. Там не менш ён здолеў хутка, па эвалюцыйнай спіралі творчага развіцця прайсці эстэтычную дыстанцыю постмадэрнізму і стаць у 1990-х гг. адным з самых практычных і шырока вядомых беларускіх мастакоў. Жывапісныя палотны А. Родзіна ўжо не выклікалі непаразумення, а падаваліся актуальным рэзанансам нечаканых гістарычных падзей. Заўважэнні яго вобразнага свету пачалі захапляць і прыцягваць сваёй дынамікай і напружаннем. Яны адпавядалі адчуванням глабальных пераменаў, якія многія маглі больш маштабна ўсвядоміць пад уздзеяннем твораў мастака.

А. Родзін маіле ў такіх спрыяльных абставінах паразумення з новымі прыхільнікамі свайго творчасці “Апалаліпсіс”, завяршае цыкл “Сіндром Адраджэння”, дзе адсудуоўвае шлях мастацкіх пераменаў другога ХХ ст. Яны разнапланавыя перадаюць нешта глабальнае, чаго доўгі час не хапала ў беларускай эстэтычнай самасвядомасці – гэта жывы імпульс сучаснасці. Тое, што ў еўрапейскай свеце творчасці было закладзена і перажыта некалькімі пакаленнямі таленавітых першарадоўцаў, беларускі мастак А. Родзін успрымаў адзін і паспрабаваў перадаць у сінтэтычнай форме свайго праблемнага жывапісу. Яму ёсць пра што весці дыспут з глядачамі рознай ментальнасці ў новым стагоддзі, якое неўзабаве наступіла. Постмадэрнізм – жо гісторыя. Ён застаўся на апошняй старонцы 1990-х гг. Час ствараць новыя ідэі, перадаваць вобразную прагматыку. Мастак звярнуўся на пошукі новага стылю, які адпавядае характару эстэтычных пераменаў 2000-х гг. У папірэдным дзесяцігоддзі пасля падзення Берлінскага муру ўтварылася адзіная творчая еўрапейская прастора, якая ішчэ свеіць пусткамі, іывірашанымі праблемамі. Яе неабходна заўважыць чымсьці пазітыўным і праўдзівым.

Творы А. Родзіна, між іншым, адлюстравуюць змяненне сутэрччаснасці, што счачіліся ў віры рэцывальнага і прагназавальнага супрацьстаяння. Спакусы, антаганізмы, вірусы-мікраарганізмы агрэсіўнасці мінулага стагоддзя ўжылі не астрылі ў гісторыю як цёмны і агруны асадак. У мастака з 2001 г. з'явілася творчая патрэба на доўгі час змяніць месца творчасці, каб не трапіць пад уплыў розных, не адпаведных часу прагматычных настрою, з якімі мы ішчэ часта сутрачымся. Яго творчыя шляхі вядуць у Міжнародны берлінскі цэнтр мастацтва “Tacheles”, дзе А. Родзін больш востра адчувае пачуццё сучаснасці. Яго новыя творы фармуюць неардынарны і дынамічны перспектывы развіцця жывапісу на бліжэйшымі дзесяцішля гады. Гэта – яго творчы “эксперыментальны квадрат” з выклік сучасным светам, які жыве цвер агульнымі праблемамі, здабыткамі, надзеямі.

Яўген Шулейка

МАЯ КАНЦЕПЦЫЯ

Адчуванне цяжару Эпохі, што сыходзіць, бязлілівыя прапны не менш п'ямыяні будучыні, чаканне задзякваліных зменаў у сферычных прасторах Сусвету апускае чалавечы розум у вір тонкіх энергій бяскошчанага хаосу, даюць яму дзіўнае адчуванне невызначанасці розных станаў.

Чалавечая істота робіцца аб'ектам праецыравання вытанчаных агрэсій інфармацыйна-экалагічнага бязмежжа. З'яўляючыся неаддзеленым элементам экалагічных эвалюцый, іх завадатарам, іх распусным даншотам, з невыкалай настольніваасцю ствараючы тэхна-мегаалітычную зону існавання, насычаную ўсабодзенымі мыслывобразных стварэнняў свайго недасканалага розуму, чалавек сам робіцца ахвярай бессонсоўнай гонкі, суперічаючы з вечнымі ненахіснымі законамі сутнасці. Ён, выдзвваючыся з пугаў неасвяданых інстынктаў, распусшчаючы сутнасць у глыбінях ірэальнага і бяскошчанага светаформаў і бясформаў, праз жывапісныя палотны дзякуючы пластычнаму рытмаў і калорывым структурам спрабуе звязаць макра- і мікракосмас ментальнага, фізічнага і астралягнага быцця.

Алесь Родзін

Since the 1960s the Belarusian art has been burdened by the academic dead weight, deprived of true relations with the culture of west European countries, crawling slowly to the present. The present should be understood in this context as the unlimited right of the artists to express their attitude to life without old-fashioned appeals and forms in traditional and non-traditional kinds of creative self-expression.

Ales Rodzin's art is a completely unexpected phenomenon for the Belarusian painting with its ideological taboos and common norms. He began to express his unordinary point of view of the world from the first exhibitions in the 1970s. His works faced incomprehension. They seemed too difficult and ambiguous. At that time Belarus was completely isolated from the European art innovations and especially from the American pop-art and conceptual triumph. Retro-realism was the overwhelming method of the aesthetic world view. The artist felt intuitively that it was necessary to overcome this artificial obstacle and he found his own creative method for it. “Non-stop Panorama” which corresponds to one of his large canvases. The pictorial composition is built on the multi-planned reflection of the infinite space where at the same time the urban, geological, technological biological and other processes take place. In order to bring them into one imagery system the artist chooses a high panoramic viewpoint and uses almost monochromatic colors in different tonality.

It was the way how his polysemantic compositions, unusual for the narrowly programmed Belarusian art standards, appeared. They are “Double Standard”, “The Night of the Unidentified Creatures”, “Megapolis”, “Experimental Contact”. The artist even had the courage to present his futurologic forecast, creating the pictorial mirage under the title of “The 21st Century” long before its beginning. He managed to identify the wide problematic circle of pictorial perspectives and understand the advantage of his synthetic method in comparison to other colleagues who made no headway and paced the rounds captured in conservative restrictions.

A. Rodzin didn't hope for the profound understanding of the audience and timely support of the critique. He has approved independently and sequentially his modern creative approach to the artistic tasks during thirty years. His works were born slowly and long. The process of their creation lasted for years. Nevertheless he managed to walk the aesthetic distance of postmodernism fast on the evolutionary spiral of the creative development and to become one of the most remarkable and well-known Belarusian artists in the 1990s.

A. Rodzin's pictorial canvases didn't evoke incomprehension; they seemed a topical resonance of unexpected historical events. Turbulence of the imaginary world began to fascinate and attract with their dynamics and intensity. They corresponded the feeling of the global changes that could be understood more profoundly due to the influence of the artist's works. A. Rodzin painted “Apocalypses” and finished the cycle “The Syndrome of Renaissance” in such favorable conditions of understanding with new supporters of his works. In these works he sums up the way of the artistic changes of the second half of the 20th century. They reproduce something important in different aspects: what the Belarusian aesthetic conscience has lacked for a long time – the true impulse of the present.

What was laid and lived through by several generations of talented pioneers in the European world of creative works, A. Rodzin took it alone and tried to reproduce it in the synthetic form of his problematic painting. He has what to discuss with the audience of different mentality in the new century that has unexpectedly come. Postmodernism is already the history. It was left on the last page of the 1990s. It is time to create new ideas and transmit imaginary forecasts. The artist has courage to look for a new style that corresponds to the character of the aesthetic changes of the 2000s. In the last century after the fall of the Berlin Wall the common European creative space was formed, which still has unsolved problems and gaps. They must be filled with something positive and true.

A. Rodzin's works reflect the struggle of the contradictions that grappled in a whirlpool of the rational and irrational confrontation. Temptations, antagonisms, viruses-microorganisms of the aggressive of the last century haven't yet stepped back as muddy and toxic sediment.

Since 2001 the artist has felt the need to change the place of work for a long time in order not to get under the influence of various inappropriate for the present moment pragmatic moods that we often face. His creative paths lead to the international Berlin art center “Tacheles”, where A. Rodzin feels the pulse of the present more sharply. His new works form unordinary and dynamic prospects of the development of the painting for the nearest and distant future. This is his creative “experimental square” with a great contemporary world that lives now by common problems and hopes.

Yauhen Shuneyka

MY CONCEPT

The feeling of the burden of the Epoch that is leaving, apprehensive manifestations of the shadowy future, waiting for the zodiac changes in the spherical spaces of the Universe lowers the human mind into the whirlpool of refine energies of the endless chaos, gives to it a strange feeling of the vagueness of different states.


The human being becomes an object of projection of refined aggressions of information and ecological infinity.

Being the inseparable element of the ecological evolutions, their instigator and dissolute chain with unusual persistence creating techno-megalithic zone of existing saturated with embodiments of mental creation of one's own imperfect mind, the human being becomes a victim of this senseless race competing with eternal unshakable laws of essence.

Extricating from shackles of unconscious instincts fluffing up the essence in the depths of unreal and endless world of forms and non-forms through the paintings due to the plasticity of rhythms and color structures, trying to combine macro and microcosmos of the mental, physical and astral existence.

Ales Rodzin

Міфологема тисячоліття (1995 – 2003), 270/720 см. Палатно, олійні
Thaughtendyears Mithologie (1995 – 2003), 270/720 cm. Oil on canvas







Динамічна раціоналізація (1983). 80/120 см. Палатно, олій
Dynamic Equilibrium (1983). 80/120 cm. Oil on canvas



Круги пізнання (1984). 150/120 см. Палатно, олій
Circles Of Knowledge (1984) 150/120 cm. Oil on canvas